



наша СЛОВА

Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!
ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ



Газета выходзіць з сакавіка 1990 года

№ 7 (1106) 13 ЛЮТАГА 2013 г.

Памяць пра Касцюшку вечная

Традыцыяна ў Мера-
чоўшчыне, былі адзначаны
267-ы ўгодкі з дня народзінай
нацыянальнага героя Тад-
вуша Касцюшкі. У сядзібе, дзе
нарадзіўся Касцюшко, сабра-
ліся мясцовыя жыхары, дэма-
кратычна грамадскасць, мяс-
цовая ўлада, дыпламаты і
замежныя госці.

Ля помніка былі ўскла-
дзены цветкі. У tym ліку і
кошык з чырвона-зялёнай сту-
жкай ад Івацэвіцкага гарвы-
канкаму. У доме-музее праве-
дзена экспкурсія. Ушанаванне
героя на гэты раз было не-
шматлюдным, бо ладзілася ў
рабочы дзень.

Намеснік старшыні Бе-
расцейскай абласной сацыял-
дэмакратычнай партыі (Грамада)
Валянцін Лазарэнкаў
лічыць гэта даволі сціплай ува-
гай з боку ўладаў.

- Гэта адзіны наш зям-
ляк, чалавек, якога паважаюць
і ў Амерыцы, і ў Францыі, і ў
Польшчы... На жаль, гэтае
мерапрыемства не робіцца,
нават на Берасцейшчыне, ней-
кім сур'ёзным, масавым мера-
прыемствам. Такія героі на ты-
сячу гадоў нараджаюцца ад-
нойчы. У многіх кутках свету
стаяць яму помнікі. У нас, дзя-
куй, хоць музей адкрыў.

Пасля ўшанавання Тад-
вуша Касцюшкі грамадскія
актыўісты ды мясцовыя жыха-
ры наведалі катліцкія могілкі
ля Косава. Там 11 лістапада
1928 года да 10-гадзін неза-
лежнасці Польшчы быў уста-
ліваны помнік паўстанцам
Кастуся Каліноўскага.

На прапанове Беларус-
кага добраахвотнага тавары-
ства аховы помніку гісторыі і
культуры (БДТАПГК), дзяр-
жава нядыўна надала гэтаму
помніку статус дзяржаўнай
каштоўнасці.

Згодна з іншымі кры-
ніцамі, ёсьць ля Косава і яшчэ
адна паўстанцкая мясціна. Гэта
сасоннік на вялікім узгорку,
што побач з Косавам. З часу
паўстання тутэйшы люд не
забывае і назывы гэтай гары
"Шыбельная". Тут Мураўёў-
вешальнік распраўляўся з бе-
ларускімі патрыётамі.

Паводле СМІ.

ISSN 2073-7033



120 гадоў з дня нараджэння Максіма Гарэцкага

**Максім Іванавіч Га-
рэцкі** нарадзіўся 18 лютага
1893 г. у вёсцы Малая Багаць-
каўка Мсціслаўскага павету
Магілёўскай губерні ў сялян-
скай сям'і. У 1901-1903 гг. вучы-
ўся ў школе в. Вялікая Бага-
цькаўка. Потым, у 1903-1908
гг. - у двухкласнай вучэльні ў
с. Вольша Аршанскага павету.

У гэты час ён пачаў ці-
кавіцца літаратурой. Восенню
1909 г. паступіў у Горы-Горац-
кую каморніцка-агранаміч-
ную вучэльню. Жыў у інтэр-
наце, дзе склалася невялікае
таварыства аматараў літара-
туры. Пачаў друкавацца ў
1912 г. у газете "Наша ніва",
там 25 студзеня 1913 г. было
надрукавана першае апавяд-
анне М. Гарэцкага "У лазні",
падпісане псеўданімам Максім
Беларус.

Пасля завяршэння ву-
чобы ў канцы 1913 г. М.І. Га-
рэцкі пераехаў у Вільню, дзе
працаўштварыў чарцёжкам, затым
каморнікам Землёні-парадка-
вальных камісій Віленскай
губерні. У Вільні М. Гарэцкі¹
пазнаёміўся з Я. Купалам, З.
Бядулем, Л. Гмыракам. Тут
выдаў першы зборнік "Рунъ"
(1914).

У ліпені 1914 г. быў
прызваны ў царскую армію. 25
каstryчніка 1914 г. быў пары-
нены пад Сталупененам. Ля-
чыўся ў Віленскім шпіталі,
працаўштварыў у Москве. З лютага
па травень 1916 г. вучыўся ў
Паўлаўскай ваенай вучэльні
у Петраградзе, потым служыў
у Іркуцку, адтоль ў каstryч-
ніку 1916 г. перавёўся ў Гжак.
Вясной 1917 г. зноў трапіў у
шпіtalь. У час Каstryчніцкай
рэвалюцыі знаходзіўся ў Сма-
ленску, служыў камендантам
жыллёвага аддзела Смален-
скага Савета. Разам з братам
Гаўрылам Гарэцкім склаў і
выдаў "Руска-беларускі слоў-

нік". У жніўні 1918 г.
стаў супрацоўнікам
газеты "Звязда", па-
ступіў на Смаленскае
аддзяленне Маскоў-
скага археалагічнага
інстытута, аднак з-за
недахопу часу пакінуў
інстытут. З рэдакцыяй
"Звязды" ў студзені
1919 г. пісьменнік пе-
раехаў у Менск, затым
у Вільню. Працаўштварыў
выкладчыкам беларус-
кіх настаўніцкіх
курсаў у Вільні і ад-
начасова ў Віленскай
беларускай гімназіі. 16
ліпеня 1919 г. ажаніўся
з Л. Чарніўскай - пі-
сьменніцай і выклад-
чыцай Віленскай бе-
ларускай гімназіі. У
1920 г. выйшла яго "Гісторыя
беларускай літаратуры", якая
доўгі час была адзіным пад-
ручнікам для школ і ВНУ. У
студзені 1922 г. пісьменнік быў
арыштаваны і кінуты ў Лукіш-
скую турму. Яму прад'явілі
абвінавачванне ў прынале-
жнасці да камуністычнай пар-
тыі, замаху на дзяржаўную
ўладу. Аднак, дзякуючы пра-
тэсту грамадскасці, суд не ад-
быўся. М.І. Гарэцкі трапіў у
Коўну, адтоль пераехаў у
Дзвінск. Там чытаў лекцыі на
настаўніцкіх курсах.


У ліпені 1922 г. вяр-
нуўся ў Вільню, а ў каstryч-
ніку 1923 г. разам з сям'ёй
перабраўся ў Менск. Выкладаў
беларускую мову і літаратуру
на рабфаку БДУ, у студзені
1925 г. стаў навуковым сакратаром
Літаратурнай камісіі
Інбелкульта, быў яго правад-
зейным членам. Летам гэтага
ж года чытаў лекцыі на
настаўніцкіх курсах у цяпер. г.
Клімавічы. У 1926 г. па накіраванні наркамасветы БССР
пераехаў у Горкі, дзе быў пры-

значаны заг. кафедры бел. мовы і літаратуры Гора-Горац-
кай сельскагаспадарчай акадэміі. У верасні 1928 г. Гарэцкі²
зноў у Інбелкульте.
У 1930 г. арыштаваны
на справе Саюза вызвалення
Беларусі. У красавіку 1931 г.
асуджаны на 5 гадоў высылкі ў
г. Вятку (з 1934 г., г. Кіраў).
Працаўштварыў над эпапеяй "Кама-
роўская хроніка". У верасні
1935 г. пераезджае на працу
настаўнікам рускай мовы і лі-
таратуры ў сярэдняй школе г.
Пясочнай (ципер г. Кіраў Калу-
жскай вобл.).

4 лістапада 1937 г. М.І.
Гарэцкі зноў арыштаваны. 5
студзені 1938 г. адбылося пасе-
джанне УНКУС Смаленскай
вобл., якое вынесла пісьмен-
ніку смяротны прысуд. 21
снежня быў этапаваны ў Вяз-
емскую турму. 10 лютага 1938
г. прысуд быў прыведзены ў
выкананне. Дакладнае месца
пахавання невядома. Рэабілі-
таваны пісьменнік быў 15 лі-
стапада 1957 г.

(Вікіпедыя.)

22 лютага
ў межах кампанії
"Будзьма"адбудзеца
вечарына да
120-годдзя
Максіма Гарэцкага
з удзелам акадэміка
Радзіма Гарэцкага
Імпрэза праводзіцца
на сядзібе ТБМ
на вул. Румянцева, 13.
Пачатак - 18.00
гадзін.



*Паштоўка да 120-годдзя Максіма Гарэцкага,
выпушчаная ТБМ*

Мова - адукцыя - дзяржава

Сучасна становішча беларускай націі настолькі сур'ёзнае, што бачна без падказкі астролагаў: мы рухаемся ў нікуды. Ёсьць яшчэ шанец расставіць правільна выпрацаваныя чалавецтвам арыенцыі і вырваница з багны. Трыяда "мова - адукцыя - дзяржава" - вось стрыжань існавання любой націі. Ад зфармаванасці і трываласці гэтага стрыжня залежыць моц дзяржавы - і эканамічна, і палітычна, а не на адварот. Чаму Беларусь не на была належнага аўтарытэту ў цывілізаваным свеце, страчава эканамічныя пазіцыі? Бо, вярнуўшы ў 1991 г. незалежнасць і маючы лепшыя паведлуг суседзяў стартавыя эканамічныя і навукова-тэхнічныя ўмовы, у сярэдзіне 90-х паставіла воз наперадзе каня і ўпартка кансервую становішча. Пакуль не вернем усё на сваё месца, не чакаць нам дабра.

Прыкра і балюча глядзець на нашы рэаліі. Недаречнасць відавочная, заўважаеца нават шавіністычна настроенымі суседзямі, для якіх мы становімся нецікавымі, паколькі здаемся без супраціву. Я шматкроць адчуў на сабе, як узрастает павага замежных калегаў ды простых грамадзянаў іншых дзяржаў, калі бачаць, што ты ведаеш і шануеш сваю мову, культуру, ведаеш гісторыю роднай краіны. Няўжо гэта пачуццё адсутнічае ў нашых чыноўнікаў, урадоўцаў, якія прымаюць рашэнні і ад якіх заўсякі лад грамадскага жыцця? Відавочна, пакуль не заговораць кіраунікі дзяржавы, міністры і іншыя вышэйшыя начальнікі, не пойдзе ланцуговая рэакцыя, не будзе зруху ў беларускім пытанні. Пастановы, загады не даюць эффекту ў грамадстве, калі самі чыноўнікі іх ігнаруюць і беспакарана, як напрыклад, Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукцыі і План мерапрыемстваў у сістэме Міністэрства адукцыі па папулярызацыі і пашырэнні сферы выкарыстання беларускай мовы ў жыцці грамадства на 2010 г. і наступныя гады. Вядома, што найлепшы, найэфектыўны спосаб пашырэння мовы - уласны прыклад кірауніцтва.

Да поўнай дэнацыяна-
лізацыі тутэйшага насельніцтва
застаўся мізерны крок. Наша
дзяржаўнасць пахне бутафо-
рыяй. Здзяйсняеца мара Mi-
хаіла Мураўёва, генерал-гу-
бернатара Паўночна-Заход-
нага краю, які казаў, “што не
зрабіў рассейскі штык, тое зро-
біць адукцыя”. Так, калі ў
1993-1994 навучальным годзе
на беларускай мове ў краіне
навучалася 76% першаклас-
нікаў, а ў сталічнай вобласці -
нават больш за 92%, у Менску
- больш за 58%, з'явіліся род-
намоўныя сярэднія ўстановы,
паступова дзяржаўная бела-
руская мова, як і нацыяналь-
ныя мовы ў іншых краінах,
займала належнае месца і гуча-
ла ў галоўным заканадаўчым
органе, то пасля ганебнага рэ-

ферэндуму 14 траўня 1995 г. зноў пачало насаджацца рускамоё: у 1995-1996 н. г. у першыя роднамоўныя класы было прынята ўжо 37,9% ад усіх першакласнікаў, у сталіцы - 19,5%, па-беларуску ў краіне навучалася 34,8%, па-руску - 65,2% школьнікаў. Паводле афіцыйных звестак у 2011-2012 н. г. на роднай мове навучалася ўжо менш за 20% дзяцей ад усіх школьнікаў. А сёлета стан беларускамоўнай адукцыі настолькі гіблы, што, як адзначыў старшыня ТБШ Але́сь Лозка ("Наша слова", № 3, 2013), гэтыя звесткі набылі сакрэтны характар.



пазбаўляцца, я б назваў, сіндрому варанізму. Натуральна, не хочацца быць белай варонай - асобай, у якую скіроўваюцца не паважныя адносіны, як на пачатку 90-х, а негатыўныя, што вядуць да ізаляцыі і сацыяльных абмежаванняў. Такім нацыянальна арыентаваным студэнтам перакрыйты доступ да пэўных дабротаў: інтэрната, стыпендіі, пущёўкі. Каб не выглядаць спачувальнікам, і педагогі на іспытках, як правіла, заніжаюць такім студэнтамі адзнакі.

Прынцыповым і нацыянальна арыентаваным выкладнікам таксама заказаныя кар'ерны рост і маральная ўтольнасць. Яны знаходзяцца пад пільной увагай адміністрацыі. Ведаючы гэту асаблівую ўвагу, неабходна быць бездакорным у сваёй прафесійнай дзейнасці.

У краіне склалася парадаксальная сітуацыя: беларускамоўны грамадзянін расціньваецца як апазіцыянер. А афіцыйнае стаўленне да апазіцыйнага выключна адмоўнае. І гэта мэтанакіравана мусуецца ўсімі дзяржаўнымі СМІ. Зфармаваны стэрэатып: гаворыш па-беларуску - апазіцыянер, г.зн. дэструкцыйны элемент, - моцна селектуе сацыяльныя статусы грамадзян на карысць дэнацияналізму. Мне, бывала, не раз чыноўнікі выкідавалі прамашы лоб: "Вы - БНФавец!?" На што я адказваў пытаннем: "А што толькі сябрам БНФ можна карыстацца роднай мовай?"

Яшчэ згадаю адзін прыклад ва ўніверсітэце з адным добра знаёмым калегам. Адзін-на-адзін мы - закідчыныя сябры. Сустрэліся неяк на калідоры. Гамонім па-беларуску. Гляджу, сябар раптам тушеца, пераходзіць на расейскую мову і: "Ой, извини, мне же надо идти...", - хоць гутарка была ініцыяваная ім. Ах, на гары-зонце з'явілася начальства - навошта сведчыць сувязь з апазіцыянерам.

З уласнага досведу беларускамоўнага выкладання "Экалогіі" і "Асноў сучаснага прыродазнавства" на розных факультэтах БДзПУ імя Максіма Танка: нідзе ад студэнтаў не пачуў папроку ў моўным плане. Аднойчы толькі ад калегі-выкладніка пасля адкрытай лекцыі атрымаў: "Вы не тактично себя ведете - не спросив у аудитории говорите на белорусском языке. Что Вы хотите этим подчеркнуть?". "Якая проблема? Я гавару на дзярж-

жайней мове. І зваротная
сувязь выдатная", - я ў адказ.
Адсьоль можна зрабіць высно-
ву: праблема ў старэйших па-
каленнях, выхаваных у савец-
кім светаўспрыманні, і надзея-
на моладзь, прытым, заўажу-
пераражна гарадскую, не ска-
ваную комплексам "дзэравен-
скасці", з якой асачнёнецца
беларуская мова.

Мова - аснова культуры. Добра сказаў сёлета ў інтарвю радыё "Свабода" польскі рэжысёр Кышытраф Занусі: "Культуры заўсёды жывуць як праціўнікі, заўсёды больш дынамічныя культуры перамагаюць менш дынамічныя". А каму прыемна быць пераможаным? Усе народы трываючы перад усім за сваю мову, каб выжыць. Мова сама сабой абараняе яго носібітай. Гэта культурны код нацыі. Ён разбуроаецца - знікае нацыя.

Чыноўнікам усіх ран-
гай трэба скамяніцца, пару-
шыць крыху свой моўны кам-
форт і глянуць у корань,
зрабіць тое, што некалі зрабілі
у XIX ст. чэхі пасля шматвя-
ковай нямецкай акупацыі і
балгары, скінуўшы такое ж
працяглее турэцкае ярмо,
нашы суседзі летувісы, парт-
нёры па СНД казахі... Клін
выбіваецца клінам. Толькі
адукацыя і асвета. Па ўсёй аду-
кацыйнай лесвіцы - ад дзіцячых
садкоў да ВНУ. Адной бела-
рускай уніцкай царкве ды
касцёлу тут не справіцца. І не
троба прымусу. Трэба толькі
стварыць умовы жыццёвой
неабходнасці, перспектывы і
усё пойдзе належным чынам.
На шляху нацыянальнага Ад-
раджэння трэба паставіць ма-
як - вышэйшая адукацыя на

беларускай мове, перад усім
Беларускі нацыянальны ўні-
версітэт, за які сябрамі ТБМ
сабрана больш за 50 тысяч под-
пісаў грамадзян. Тады, ведучы
сваё дзіця ў садок, маці і бацька
будуць ведаць, што на бела-
рускай мове чакае яго набыццё
ведаў у школе, атрыманне спе-
цыяльнасці ў каледжы і ВНУ,
кар'ерны рост на працы.

гарантаваў прыняты ў 1990 г.
Вярхоўнай радай 12 склікання
"Закон Рэспублікі Беларусь аб
мовах у Рэспубліцы Бела-
русь". Ён быў разлічаны на
павольнае пашырэнне ў гра-
мадстве дзяржаўнай беларус-
кай мовы. Калі б яго трymа-
ліся, мы бы́ ужо даўно зайлі
людскі выгляд, павагу і пашану
з боку суседзяў і народаў све-
ту. Нацыянальнае жыццё на
Беларусі ў першыя гады пасля
аднаўлення дзяржаўнай неза-
лежнасці ішло далёка не такім
шпаркімі тэмпамі, як, напры-
клад, у суседніх прыбалты-
скіх краінах, але паступальна.
Будавалася нацыянальна-дзяр-
жаўная піраміда. Беларускай
мовай карысталіся грамадзяні-
ва ўсіх сферах дзейнасці, дома і
публічна, не баючыся пера-
следу. Тады такой і думкі не
было. Наадварот, было за го-
нар валоданне дзяржаўнай мо-
вой як сярод туземцаў, так і

небеларусаў. І прэстыж яў мацаваўся найяўтарытэтнымі носьбітамі: Старшынём Вярхоўнай рады Станіславам Шушкевічам, шэрагам дэпутатаў міністрамі. Міністры адукцыі Віктар Гайсёнак і Васіль Стражаяў, міністар культуры і друку Анатоль Бутэвіч не толькі падтрымалі ініцыятывы ТБМ імя Францішка Скарыны аб праве

дзенні першай (1994 г.), а затым другой (1995 г.) нацыянальных канферэнцый "Праблемы беларускай навуковай тэрміналогіі", але і ўзялі непасрэдны ўдзел і аказалі матэрыяльную дапамому ў іх рэалізацыі. Канферэнцыі прайшлі вельмі плённа ў Менскім "Доме настаўніка" (зарац ліцэй БДЗУ) у пэўнай ступені дзякуючы ўмоўам, створаным гаспадаром установы - рэктарам Інстытута павышэння кваліфікацыі кіроўных працаўнікоў сферы адукацыі Аляксандрам Жуком. I ў грамадстве, і ў кіраўніцтве было разуменне неабходнасці супольных скаардынаваных дзеянняў перад усім у галіне адукацыі і выхавання, дзе нацыянальны мове надавалася першачарговае значэнне. Пачалася праца па распрацоўцы нацыянальных падручнікаў для рознага ўзроўню навучальних установ. Дзеля гэтага патрэбны ўзгодненныя навукова-тэрміналагічныя стандарты, над якімі працуюць тэрмінолагі, абапіраючыся на практику беларускамоўнага выкладання розных дысцыплінай.

Ніг юко касмапалітним ніг ілістичным прагматыкам, якія перахапілі ініцыятыву ў структурах улады ды так сма-кавіта таптлі ўсё нацыянальна-моўнае ад сярэдзіны 90-х, да-гэтуль не дайшло, што нацы-янальная мова - аснова еднасці і згоды ў краіне як сям'і, а апо-шняе - залог эканамічнага по-спеху і міжнароднай павагі?!

Родная мова патрэбна не Таварыству беларускай мовы, а дзяржаве ў асобах презідэнта, міністраў і чыноўнікаў усіх рангau. Існаванне ТБМ выклікае часам, неабходнасцю ратавання галоўнай нацыянальнай адметнасці.

Ідэя стварэння Бела-
рускага нацыянальнага ўні-
версітета, ініцыяваная ТБМ,
мусіць быць ажыццёўлена. Гэта
галоўны паратунак ад згаданых
фатальных для нацыі тэндэн-
ций. Гэта быў бы моцны сты-
мульны штуршок у нацыяна-
льным адраджэнні, у развіцці
краіны і яе прызнанні ў свеце.
На першых кроках варты прак-
тыкаваць рознамоўныя плыні-
ў ВНУ, як гэта робіцца паспя-
хова на гістфаку БДЗУ. Маг-
чымасці такой практикі яшчэ
есть, пакуль не знік цалкам
беларускамоўны рэзэрв вы-
кладнікаў, пакуль родная мова
крыху цепліцца на высліках
энтузіястаў, якіх небходна пад-
трымаць, а не заганяць у рэ-
зервацыю. Інакш - не быць
Беларускай дзяржаве.

Яэн Стэпановіч
прафесар, доктар
біялагічных науку

**Добры дзень,
шаноўныя
сябры!**

Мяне таксама, як і мно-
гіх прыхільникаў роднай мовы,
радуе яе з'яўленне на рэкламах
на вуліцах сталіцы і гарадоў
краіны. Да слаю Вам фота з
серыі "Родныя даты". Здымак
зроблены на вуліцы Жукоў-
скага ў Менску. Але здаецца



мне, што не трэба вельмі пры-
ўзносіць тое, што родная мова
выйшла на вуліцы. Яшчэ ве-
льмі далёка да таго, калі бела-
руская мова запануе ў краіне.
Пакуль яна не стане ававяз-
ковай у дзяржаўных установах
гэтага не адбудзеца. Ёй не
карыстаюцца, нажаль, не то-
лькі чыноўнікі, але і творчыя
людзі, якія носяць ганаровавае
званне народных артыстаў
Беларусі. 29 студзеня ў Бела-
рускай дзяржаўнай філармонії
адбыўся юбілейны аўтарскі
канцэрт кампазітара Зміцера
Даўгалёва і паэта Ўладзіміра
Пецюковіча "Мелодыя сэрца".
Канцэрт цудоўны! Тры гадзі-
ны сапраўды беларускай му-
зыкі і песень. Добра вяла на
роднай мове канцэрт Ірына
Смольская. Усе песні на бела-
рускай мове ў цудоўным вы-
кананні і маладых артыстаў, і
зорак эстрады. Многа слоў
падзякі ад артыстаў юбілярам
за добрыя песні, гледачам за

цэплы прыём. І толькі заслужаная артыстка Рэспублікі Беларусь Ірына Дарафеева ды Анастасія Ціхановіч і Валянціна Альшанская змаглі гэтыя слова сказаць па-беларуску. А ўсе астатнія, уключна з народнымі артыстамі Беларусі Ядвігай Паплаўскай і Аляксандрам Ціхановічам і заслужанымі артыстамі Рэспублікі Беларусь Валерыем Дайнекам, віталі выдатнага беларускага паэта Ўладзіміра Пецюковіча парасейску. Прыкра і сорамна. Сорамна за такіх народных ды заслужаных. Калі б канцэрт быў у Pacei, можна было бы як-небудзь гэта патлумачыць, а так... Безумоўна, беларуская мова на рэкламах - значны крок наперад у папулярызацыі роднай мовы. Хтосьці з дзетак, напэўна, вывучыць і беларускія слова, і пазнае імёны наших выбітных продкаў. Але гэта ілюзія свабоды беларускай мовы ў краіне, чарговы "пыл у вочы", паказуха. Так што працы ў змаганні за мову яшчэ вельмі і вельмі шмат.

Мат.



Тэксты, рэкамендаваныя ТБМ для 6-й Агульнанацыянальной дыктоўкі

**Нядзеля вясеннацтая пасля Пяцідзясятніцы.
Слова пра чалавека і пра нябесныя сілы, нашто
быў створаны чалавек на зямлі.**

Тайны гэтыя не ўсім былі адкрытыя і многім людзям недаступныя, але як гаворыць Кірыл Філософ: "Не для таго мы былі створаны каб есці і піць, і апранацца, але каб дагадзіць Госпаду і будучыя атрымаць даброты". Але, па-колькі не даследуем бажэственных пісанин, то і заблукалі ад ісціннага шляху, і не думаем, як нас ушанаваў Бог. Стварыў нас Бог ва ўлонні маці і душу ўлажыў, і вывёў нас адтуль; неба і зямлю стварыў, поры году, сонца і месяц, і зоры, рэкі і моры, і крыніцы, звароў і птушак, што лунаюць у паветры, і рыб у водзе, і дрэвы, што растуць у полі, і плод для жыцця, і траву з насеннем, і ангелаў-ахоўнікаў на захаванне даў нам - ёсць гэта стварыў і над усім паставіў нам цара. Але каб ведаў чалавек, ад якога царства ён будзе адлучаны з-за сваёй ляятоў! Ад якой будзе адлучаны славы і радасці, што ад Бога і ад святых Яго, і ў якія пойдзе пакуты! Шмат бы ён

плакаў уздень і ўноч да Бога, молячыся з слёзамі, кланяючыся без перапынку. Але па-колькі многімі спакусамі дывальскімі мы былі абкрадзеныя, бо дыявал мае многія спакусы, то калі не зможа нас у пакуту ўвесці, дык лянаты нас абкрадвае і чужымі нас рабіць для вечнага царства, і бывае забытыя перад тварам Божым. І гэта не праста, але і вельмі цяжка, адных бачыць у славе, і спакою, і ў радасці вялікіх, сябе ж бачыць усяго пазбаўленага! Лепей было бы не нарадзіцца, чым у такім сораме быць. Яшчэ для відавочнісці раскажу такую прыпавесць пра Царства Нябеснае. Калі б які цар ці вяльможа ўчыніў абед і ўсіх ушанаваў, хто дагадзіў яму, аднаму ж не даў пашаны за нейкую правіну і перад собой паставіў, і ён бы глядзеў на ўсіх, а яны бы елі і пілі і весяліліся, - што такі будзе думаць? Адлучаны ад той бачнай весялосці - такі лепей бы захацей не бачыць гэтага. Так і

(Паводле слова
Кірылы Тураўскага,
падрыхтаваў святар
Уладзімір Камінскі.)

Адкуль узялася паншчына?

Дзецюкі!

Калі Бог стварыў усіх людзей вольнымі і ўсім даў аднолькавую душу, дык адкуль жа гэта ўзялося, што адзін марнует ды і над людзьмі збыткуе, а другі бедны паншчыну служыць або аброкі ў казну плаціць?

Быў калісці народ наш вольны і багаты. Не памятаюць гэтага нашвята бацькі і дзяды, але я вычытаў у старых кніжках, што так калісці было. Паншчыны тады ніякай не было. І німа чаго таму дзівіцца, бо было лесу шмат, поля -

колькі хочаш, а людзей мала, дык нашто ж служыць паншчыну за зямлю, калі кожны мог лесу выцерабіць, хату сабе пастаўіць і мець сваё поле.

Але ў суседстве з намі жыў немец і цар. Аднаму і другому багаце наша калода ў очы, каб іх тая кола схапіла, і хацелі нас сагнаць з нашае Бацькаўшчыны. Трэба было бараніцца, дык кароль кажа: "Хадзем бараніцца!" - а тут не ўсе ідуць, ды і мала нашых пайшло. Выгналі цара і немца, але каб жонкі і дзеці гэтых, якія хадзілі на вайну, мелі за што праждыць, кароль наш напісаў

такое права: "Гэтыя, якія не хочуць ісці бараніць сваю зямлю, няхай абраўляюць поле гэтым, якія б'юцца за волю і шчасце ўсіх".

I гэта было доўга: адны баранілі край, ўсё хадзілі па войнах, а другія то араті, то сяялі, то касілі, то жалі. Згэтуль і ўзялася гэта паншчына. Мяркуйце цяпер самі, ці можна было зрабіць справядлівей, як зрабіў калісці наш кароль? Яська, гаспадар з-пад Вільні.

("Мужыцкая праўда"
№ 2, 1862 г.)

Максімава зязюля

Пуста мне ў дарозе. Ни душы...

Лес і лес. Кедры, лісцянкі, бярозы, малады параснік, кусты каля балот.

І не сказаць, каб ўсё гэта было вельмі пышна, густа ці наогул прыгожа. Звычайны лес, часам даволі рэдкі і нават дробны.

А галоўнае - нейкая адвечная маўклівая нуда пануе тут і гняце думкі і пачуццё. І птушак не чуваць. Толькі

зрэдку тарабаніць жаўна. Бось я выходжу на большы прагал, зелянейшы ад бяроз на яго ўскрайках, - дзесьці далёка і неяк асабліва сумна закукавала сібірская зязюля.

- Ку-ку! Ку-ку!
І мне ўспомніліся яго сумныя вершы:

- Не кувай ты, шэрый зязюля!..

Ці прылятае яна, шэрый, там, у Крыме, пакукаваці

яму?
I дзе будзе маё апошніе прытулішча?

Можа тут, у Сібіры, - як і яму, на далёкай чужыні?

I колькі, колькі нас, хадакоў і перасяленцаў, слухалі тут гэта сумнае кукаванне, прыгадваючы сабе бары мілае далёкае бацькаўшчыны?

(Паводле
Максіма Гарэцкага.)

21 лютага

у межах кампаніі "Будзьма"

адбудзеца 6-я Агульнанацыянальная дыктоўка

Імпрэза праводзіцца на сядзібе ТБМ па вул. Румянцева, 13.

Пачатак - 18.00 гадзін.

Уваход вольны.

Сакратарыят ТБМ заклікае сяброў ТБМ і грамадзян Беларусі ў рэгіёнах далучыцца да напісання 6-й Агульнанацыянальной дыктоўкі ў Міжнародны дзень роднай мовы 21 лютага 2013 года.

Свята прыгожага пісьменства ў Баранавічах

Баранавіцкія прадстаўнікі грамадскасці і аматары роднага слова 3 лютага 2013 года прынялі ўдзел у VI Усевягульнай беларускай дыктоўцы, прысвечанай 175-м угодкам з дня народзінаў "літоўска-га Марата", правадыра паўстання 1863 года Кастуся Каліноўскага. Мерапрыемства, у якім прыняло ўдзел 18 чалавек, адбылося ў памяшканні ПУП "Цэнтр Рунь" па вуліцы Брэсцкай, д. 224 в. Тэкст дыктоўкі - гэта адзін з "Лістоў з-пад шыбеніці" Кастуся Каліноўскага, які дыктувалі Анжаліка Кам-



балава. Усе ўдзельнікі свята прыгожага пісьменства не толькі праверылі свае веды па беларускай мове, але і атрымалі ў падарунак каліровую паштоўку з выяваю Кастуся Каліноўскага. А самыя малады ўдзельніцы свята роднай мовы былі ўзнагароджаны яшчэ і кнігай Зміцера Санько "Асобы, якія тварылі гісторыю".

Старшины Баранавіцкай Рады Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны Віктар Сырыца.

Агульнанацыянальная дыктоўка ў Заводскім раёне Менска

8 лютага ў Менску ў сядзібе ТБМ на Румянцева, 13 6-ю Агульнанацыянальную дыктоўку пісалі сябры ТБМ

Заводскага раёна г. Менска. У дыктоўцы ўзяло ўдзел каля 20 чалавек. Пісалі тэкст з "Мужыцкай праўды", прапана-

ваны ТБМ. Чытала дыктоўку першы намеснік Старшины ТБМ Алена Анісім.

Наші кар.

Выйшаў ангельскі пераклад кнігі Ўладзіміра Каараткевіча "Дзікае паляванне карала Стаха"

У брытанска-нідэрландскім выдавецтве Glagoslav у канцы мінулага году ў новых выданні выйшаў ангельскі пераклад кнігі Ўладзіміра Каараткевіча "Дзікае паляванне карала Стаха". Рэдактарка выдання Каміла Стайн адказала на пытанні Рады Свабода.

- Перадусім мы робім акцэнт на культурных аспектах кнігі. У прынцыпі гэтак мы робім з усімі творамі, якія выпускаем на рынак. Але асабліва гэтай кнігай мы нібы адкрываем акно ў новы свет, які пакуль цалкам невядомы на Захадзе. Мы спадзяёмся, што гэтай кнігай мы пакажем таямніцу, куд і прыгажосць Беларусі.

Бо існуе велізарная культурная спадчына - найперш у літаратуры і ў мастацтве ўвогуле.

- Чаму Glagoslav выпускаў перавыдаць "Дзікае паляванне карала Стаха"?

- Па-першое, мы ствараем падборку беларускай літаратуры, і, паколькі Каараткевіч вельмі вядомы ў Беларусі, мы хацелі вылучыць ягоную творчасць ў нашай падборцы.


Мы шукалі твор, які мог бы прадстаўляць Беларусь з культурнага і гістарычнага гледзішча, а таксама прадстаўляць цудоўную беларускую літаратуру.

"Дзікае паляванне карала Стаха" тут вылучаецца, бо ў гэтым творы ёсць усе патрабныя нам элементы.

Таму мы выбрали гэту кнігу і працавалі над ёй, каб гарантаваць, што яна будзе добра перакладзеная і добра презентавана заходнім чытачу.

- Калі казаць маркетынгавымі тэрмінамі, што вы будзеце акцэнтаваць у апісанні кнігі, каб прывабіць чытача?

- Калі казаць маркетынгавымі тэрмінамі, што вы будзеце акцэнтаваць у апісанні кнігі, каб прывабіць чытача?



паказвае фон гэтай аповесці. Ён падкрэслівае культурную традыцыю і звязы, шмат з якіх у сучасным грамадстве ўжо зніклі. Але цудоўна акунуща ў мора традыцый і пабачыць, якім было жыцце ў Беларусі больш за сто гадоў таму.

Перакладчыца Мэры Мінц зрабіла цудоўную працу, вельмі дэталёва і дакладна акрэсліўшы ўсе звязы, традыцыі, нават ежу, як выглядала жыцце, як быўлі апранутыя людзі ў той час. І саму легенду таксама, вядома ж.

Гутарыў Аляксей Знаткевіч.



Беларусь адзначае 150-годдзе паўстання 1863 года

Адкрыццё мастацкай выставы сяброў БСМ "Радзіма найвышэй за ўсё"

1 лютага 2013 года у ДУА "Інстытут культуры Беларусі" адкрылася мастацкая выставка "Радзіма найвышэй за ўсё", прысвечаная 150-годдзу з дня нараджэння нацыянальнага героя Беларусі-Літвы Кастуся Каліноўскага і 150-ым угодкам антыцарскага паўстання 1863-1864 гг.

Тэма паўстання ў беларускім мастацтве мае не менш за 150 гадоў (столькі ж як і паўстанне). Адразу пасля за-



душэння збройнай барацьбы супраць самаўладдзя на падворку дома Ф. Багушэвіча ў Кушлянах была збудавана капліца памяці - помінк народнай драўлянай архітэктуры. Яркасцю вобразу і веданнем гісторыі вызначаеца творчасць узельнікаў паўстання Міхала Эльвіра Андрыёлі, Альфрэда Ромера, Казіміра Альхімовіча і іншых мастакоў XIX стагоддзя, якія стварылі самыя праўдзівыя творы.

У XX стагоддзі тэма Каліноўскага стала адной з самых улюблёных у беларускім мастацтве і дасягнула высокага ўзроўню і шырокага маштабу адлюстравання. Першы вобраз героя ў выяўленчым мастацтве зрабіў разбір А. Грубоў. Класік беларускага мастацтва П. Сергіевіч у 50-я гады

стварыў серыю выдатных кампазіцыйных палотнаў.

У 1970-х - 80-х гадах над вобразам К. Каліноўскага працаўнікі Р. Кудрэвіч і А. Гугель, З. Азгур, С. Герус, Л. Шчамялён, А. Кашкурэвіч, Я. Кулік, Л. Гумілеўскі, А. Мара, М. Купава, П. Драчоў, В. Шматоў, У. Крукоўскі.

У 1987 г. В. Маркавец і М. Купава зрабілі паездку на малую радзіму нацыянальнага героя ў вёску Мастаўляны, у выніку якой былі створаны малюнкі і напісаны карціны краявідаў.

У 1988 г. у Палацы мастацтва адбылася грандыёзная выставка, прысвечаная 150-годдзу з дня нараджэння К. Каліноўскага і 125-годдзу паўстання 1863-1864 гг., на якой выступалі мастакі розных па-

каленняў, з рознымі творамі ад ілюстравання яркіх літаратурных твораў, да гравюры, афорта, складанай жывапіснай і графічнай кампазіцыі. Былі прадстаўлены творы як класікаў, так і творчай моладзі таго часу.

Вобраз К. Каліноўскага і Паўстання грунтоўна адлюстраваны ў іншых сферах мастацтва і культуры. Апроч выяўленчага мастацтва, вобраз Кастуся Каліноўскага грунтоўна паказаны ў літаратуры: верш Уладзіміра Карагеківіча "Нявесце Каліноўскага" і драма "Кастусь Каліноўскі", пазма А. Куляшова "Хамуціус" і інш. У галіне музыкі напісаны канцэрты, хоры, песні, опера Д. Лукаса "Кастусь Каліноўскі".

У 1963 годзе ў новым мікрараене г. Менска з'явілася вуліца імя Кастуся Каліноўскага, прымеркаваная да 100-годдзя паўстання.

Сёлетняя выставка "Радзіма найвышэй за ўсё" прыурочана да 175-годдзя К. Каліноўскага і 150-годдзя паўстання. Гэта частка прац Беларускіх мастакоў, якія былі створаны за апошні 35 гадоў.

На гэтай выставе М. Купава паказвае частку серыі "Сейбіты вечнага", а В. Маркавец - палотны з адлюстраваннем сюжетаў фальварка Мастаўляны. У. Крукоўскі дэманструе вядомыя трывіці "Памяці К. Каліноўскага". Алесь Мара на жывапісным палатне паказвае месца збору паўстанцаў. Яўген Кулік у дзвюх кампазіціях намаляваў збор паўстанцаў і вельмі прыязны вобраз аднаго з паўстанцаў. Алесь Пушкін стварыў два партрэты: Кастуся Каліноўскага і Марысі - Марыі Ямант. Партрэты кіраўніка паўстання і яго саброўкі напісаны ў прыгожым каларыше і авеяны рамантыкай паўстання. У выставе таксама прынялі ўдзел Ігар Марачкін і Валеры Шчасны. На адкрыццё выставы быў запрошаны беларускі гурт БДУ "Тутэйшай шляхта", які выступіў з канцэртам.

Выставка з'яўляецца даеннай пашаны Кастусю Каліноўскаму, рэвалюцыянеру і публіцысту, змагару за вызваленне ад нацыянальнага і сацыяльнага прымусу, за нацыянальнае адраджэнне.

Мар'ян Базылевіч

У Баранавічах грамадскасць горада адзначыла 175-я ўгодкі з дня нараджэння "караля Літвы", правадыра паўстання 1863 года Кастуся Каліноўскага

Святочную імпрэзу 3 лютага ладзілі Баранавіцкая Рада Таварыства беларускай мовы і Польскі дом. Кандыдаты гістарычных навук Ніна Стужынская і Андрэй Кіштымаў распавялі пра асобу Кастуся Каліноўскага і асаўлівасці паўстання 1863 года на Беларусі. Першая дырэктарка Польскага дома ў Баранавічах Альжбета Даленга Ужосек выказала сваё бачанне ролі Кастуся Каліноўскага ў развіцці беларускай мовы і дзяржаўнасці. У сваім выступленні грамадская актыўістка Анжэла Камбалава паказала як образ Каліноўскага асвятляўся ў кіно, літаратуры і мастацтве. А паздзілі Альесь Бель прачытаў свае вершы, прысвечаныя касінерам Кастуся Каліноўскага. З цікавасцю аматары роднай гісторыі ўдзельнічалі ў гістарычнай віктарыне, прысвечанай падзеям вызвольнага паўстання 1863 года. Яе правёў старшыня Баранавіцкай Рады ТБМ Віктар Сырыца. Інтэлектуальны турнір паказаў, з аднаго боку, цікавасць людзей да асобы Каліноўскага, а з другога - як многа нам трэбы яшчэ чытаць, каб дасканала ведаць пра жыццё і дзейнасць нашага "караля Літвы" (менавіна так сяляніне-паўстанцы заходняй і цэнтральнай Беларусі называлі свайго правадыра паўстання 1863 года).

На гэтай выставе М. Купава паказвае частку серыі "Сейбіты вечнага", а В. Маркавец - палотны з адлюстраваннем сюжетаў фальварка Мастаўляны. У. Крукоўскі дэманструе вядомыя трывіці "Памяці К. Каліноўскага". Алесь Мара на жывапісным палатне паказвае месца збору паўстанцаў. Яўген Кулік у дзвюх кампазіціях намаляваў збор паўстанцаў і вельмі прыязны вобраз аднаго з паўстанцаў. Алесь Пушкін стварыў два партрэты: Кастуся Каліноўскага і Марысі - Марыі Ямант. Партрэты кіраўніка паўстання і яго саброўкі напісаны ў прыгожым каларыше і авеяны рамантыкай паўстання. У выставе таксама прынялі ўдзел Ігор Марачкін і Валеры Шчасны. На адкрыццё выставы быў запрошаны беларускі гурт БДУ "Тутэйшай шляхта", які выступіў з канцэртам.

На гэтай выставе М. Купава паказвае частку серыі "Сейбіты вечнага", а В. Маркавец - палотны з адлюстраваннем сюжетаў фальварка Мастаўляны. У. Крукоўскі дэманструе вядомыя трывіці "Памяці К. Каліноўскага". Алесь Мара на жывапісном палатне паказвае месца збору паўстанцаў. Яўген Кулік у дзвюх кампазіціях намаляваў збор паўстанцаў і вельмі прыязны вобраз аднаго з паўстанцаў. Алесь Пушкін стварыў два партрэты: Кастуся Каліноўскага і Марысі - Марыі Ямант. Партрэты кіраўніка паўстання і яго саброўкі напісаны ў прыгожым каларыше і авеяны рамантыкай паўстання. У выставе таксама прынялі ўдзел Ігор Марачкін і Валеры Шчасны. На адкрыццё выставы быў запрошаны беларускі гурт БДУ "Тутэйшай шляхта", які выступіў з канцэртам.



Менскія барды і выканаўцы Раман Яраш, Віктар Сямашка і Юльяна Літвіна спявалі народныя песні, а мясцовы спявак Альесь Грышавец выканаў патрыятычную песню Сокала-Воюша, прысвечаную змагарам за свабоду. На заканчэнні свята Галіна Ярашэвіч і Таццяна Малашчанка выканалі песню "Бэз Мілавіда", прысвечаную касінерам 1863 года.

У мерапрыемстве прынялі ўдзел каля 80 чалавек.

Вітусь Свабодскі.

У Берасці раздавалі "Мужыцкую праўду"

Берасцейскія актыўісты культурна-асветніцкай ініцыятывы "Грунт" зладзілі акцыю, падчас якой раздавалі "Мужыцкую праўду" - газету да 150-годдзя паўстання пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага.

Некалькі соцені газет раздалі ў Берасцейскім універсітэце. Потым актыўісты выйшлі на плошчу - маўляў, "тут нічога нельга раздаваць". Актыўісты працягнулі акцыю ў іншым месцы.


Сябры "Грунту" назвалі газету "Мужыцкай праўдай" у гонар той, якую выдаваў Кастусь Каліноўскі перад паўстаннем і ў ходзе яго. Як кажа кіраўнік ініцыятывы Віктар

Клімус, у гэтым годзе "сімвалічна плануеца выдаць семнумароў газеты".

"Мужыцкая праўда" Кастуся Каліноўскага выдавалася з ліпеня 1862 па чэрвень 1863 года. Усяго выйшла 7 нумароў. У газете Кастусь Каліноўскі пад псеўданімам Яська гаспадар з-пад Вільні звязаўся да народу, рыхтуючы глебу для нацыянальна-вызвольнага паўстання.

Радыё Свабода.





100 гадоў з дня нараджэння Віталя Цвіркі

Віталь Цвірка - адзін з лепшых беларускіх пейзажыстаў 20-га стагоддзя.

Ён нарадзіўся 14 лютага 1913 года ў вёсцы Радзеева (цяпер гэта ў Буда-Кашалёўскім раёне Гомельскай вобласці) у сям'і настаўніка. Спрыяльнасць асяродка падмацоўвалася тым, што ў дому была добрая бібліятэка, бацька захапляўся мастацтвам, сцены ўпрыгожвалі рэпрадукцыі твораў расійскіх мастакоў. З цягам часу хлопчык пачаў маляваць і сам. Потым пераезды сям'і ў Гомель, Менск. Тут пачынаеца сцудзельны ланцуг нешарацовых мастакоў-асобаў, у якіх атрымліваў мастацкую адукацыю і падтрымку Цвіркі.

У школе - гэта Міхась Станюта, Анатоль Тычына; па-за школай - Кандрат Атраховіч (Крапіва); у Віцебскім мастацкім тэхнікуме, дзе юнак вучыўся з 1929 па 1932 год, - І. Ахрэмчык, Л. Лейтман, В. Руцай, У. Хрустальёў, М. Эндрэ, Ф. Фогт; у маскоўскім Мастацкім інстытуце (1935 - 1942 гадах) - С. Герасімаў, П. Пакаржэўскі, Г. Ражскі, Б. Іагансан, А. Дайнека, І. Грабар. Няма падставаў лічыць Цвірку падобным менавіта да якога-небудзь з ягоных настаўнікаў, але, бадай, ён узяў, свядома ші не, ад кожнага тое, што адпавядала ягоным творчым патрэбам. Паступова гэтыя інградыенты сплавіліся пераўтварыліся ў новую якасць, уласную творчасць Цвіркі. Гэта адбылося не хутка і не адразу. Тым больш, што час тады быў зусім неспрыяльны для вострайндывідуальных мастакоўскіх выхаванняў, быў час "квітнення" аднога на ўсіх таталітарнага сацыялістычнага рэалізму.

Шкада, што няшмат захавалася даваенных твораў Цвіркі. Але, калі меркаваць па наяўных, ды па ягоных эпізодах з самарканскай эвакуацыі, ды па першых паслявясенних менскіх эпізодах, ды як мастак яго яшчэ ў пэўным сэнсе не быў. Быў добры вучань з відавочнымі здольнасцямі каларыста. Гэтыя творы быццам зародкі, часам ніякаватыя, часам шматабяцальні, якія маглі ў далейшым і не развіцца. Будучы Цвірка ёсць у двух сакавіцкіх краявідах 1947 года -меланхолічным і бадзёрым, якія адроз-

нівае выключны каларызм.

Эвалюцыйна мастака відавочная імклівая асаблівіцца ў такіх "тэматычна" падобных творах, як "Талія воды" 1961 года і "Вясна" 1975-га; "Вечар пасля дажджу" 1955 года і "На возере Свір" 1962-га. Ад дакладнага, таленавітага, але ўсё ж такі крыху літаратурнага пераказу прыро-

ды да прамога ўласаблення яе сутнасных з'яўлю душы. Цвірка адноўлька пераканаўча ўзнаўляе пранізвівую, ветравую простору ў "Заслаўі" (1977), душную спякоту лета ў пейзажы "У Пясках. Лета" (1966), местачковую прыстойнасць і самазадаволенасць "Браслава" (1966), ціхую, развітальную мудрасць "Ружовага дня" (1982), запаленне прыроды ад ваеннага болю ў "Ганчы - зямлі партызанскай" (1969), кранутую смуткам веліч у "Родным краі" (1968), захапляльную, магутную раздасць абдужэння зямлі ў "Сакавіцкім сонцы" (1982), старажытную, вытанчаную і самадастатковую духоўнасць "Каложы" (1969). А пейзаж "Стойбцы" (1968) увогуле ўтрымлівае такі вялікі змест, што ў літаратуры яго можна парайонаць толькі з жанрам рамана-эпапеі. Мастак часта ўзмазвае творах прыроднае гучанне колеру, надаваў яму дэкаратыўнасць. Але цудоўным чынам абагульнены колер не губляў багацці, разнастайнасць прыродных фарбаў, а канцэнтраваў іх, дадаткова праяўляў той ці іншы пейзажны вобраз. Цвірка злучаў у вялікіх карцінах праўдзівую не-настасць першага ўражання і рамантычную ўзыўшанасць адreffектаванага перажывання прыроды.

Цвірка - шчаслівы прыклад мастака, які развіваўся. "не сыходзіц з дыстанцы" ўвесь свой доўгі век. Быў хоць і няроўны, але на ўзорні. Апошнім дзесяцігоддзем жыцця даравалі гэта.

Цвірка належала да тых рэдкіх мастакоў, у лёсе якіх спалучаюцца выключны талент, афіцыйнае прызнанне, жыццёвые поспех, дзякуючы супадзенню ў іх творчасці, уласных памкненняў з нейкім істотным запатрабаваннямі заказчыкаў і часу.

В.У. Вайцахоўская.



Да 100-годдзя з дня нараджэння Віталя Цвіркі "Белпошта" выпусціла мастацкі канверт. Скарыстаны карціны В. Цвіркі "Прыпяць", "Стойбцы". На марцы фрагмент карціны Л. Шчамялёва "Партрэт мастака В.К. Цвіркі".

Турызм і бюракратызм



Грамадскае аб'яднанне
"Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны"
220034, г. Мінск вул. Румянцава, 13, тэл.: 284-85-11, разміковы рэжым
№ 3015741233011 у аддз. №539 ААТ "Белівестбанка", г. Мінск, код 739

30 снежня 2012 г. № 92

А.У. Кабякову,

Кіраўніку Адміністрацыі
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь,
220016, г. Мінск, вул. К. Маркса, 38

Аб паляпшэнні аблстоўвання
замежных грамадзян, якія
персанальна наведваюць Беларусь

Паважаны Андрэй Уладзіміравіч!

Наша краіна зацікаўлена ў пашырэнні культурных, эканамічных і турыстычных персанальных контактаў з грамадзянамі іншых краін. Аднак сістэма рэгістрацыі замежных грамадзян вельмі недасканала і нагадвае старыя савецкія часы.

З мэтай прыцягнеччы замежных грамадзян у нашу краіну і павелічэння валютных рэзерваў прапануем зрабіць працу аддзелаў па грамадзянству і міграцыі па прынцыпу "аднаго акна".

Усталываць у іх касы для аплаты пошлін і іншых плацяжоў, зрабіць аддзелы "Белдзяржстраху" і прызначыць працу гэтых аддзелаў з 8.00 да 20.00 без перапынку на абед і з адным выходным у тыдзень.

Такая сістэма працы ліквідуе вялікія чэргі і палепшыць імідж нашай краіны ў свеце.

З павагай

Старшыня ГА "ТБМ імя Ф. Скарыны"

Алег Трусаў.



МИНІСТЭРСТВА
ЎНУТРАННЫХ СПРАЎ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

ул. Гарадскі вал, 2, 220050, г. Мінск
тэл/факс (017) 218 79 62, 203 99 18
зл.поща: dumvd@mail.gov.by

05.01.2013 № 40/3505

На № ал

МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ул. Горадскі вал, 2, 220050, г. Мінск
тэл/факс (017) 218 79 62, 203 99 18
зл.поща: dumvd@mail.gov.by

Старшыні ГА

"ТБМ імя Ф. Скарыны"

Трусаў А.А.

Мінск, вул. Румянцава, 13

Паважаны Алег Анатольевіч!

У Міністэрстве ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь разгледжаны Ваш зварт, накіраваны з Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Неабходна адзначыць, што існуючая сістэма рэгістрацыі замежных грамадзян і асоб без грамадзянства пабудавана з улікам вопыту замежных дзяржаў, а таксама шматгадовага вопыту нашай краіны і патрабаванняў сучаснасці.

Рэгістрацыя іншаземцаў з'яўляецца адміністрацыйнай працэдурай, прадугледжанай Пералікам адміністрацыйных працэдур, ажыццяўляемых дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян, зацверджанным Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26.04.2010 №200. Адзначаная працэдура выконваецца ў дзень зварту, прадугледжвае дакументы, неабходныя для ўезду ў краіну, дадаткова патрабуеца толькі аплаціць дзяржаўную пошліну.

Заканадаўствам вызначана кола асоб, якія вызвалены ад аплаты рэгістрацыі. Акрамя таго, адсутнічае неабходнасць згоды ўласніка жылога памяшкання, у якое ажыццяўляецца рэгістрацыя, паколькі яна носіць заяўляльныя прынцыпы.

Таксама інфармуем аб tym, што рэжым работы тэрытарыяльных падраздзяленняў па грамадзянству і міграцыі пабудаваны на падставе пажаданняў і прапаноў грамадзян, прыём ажыццяўляецца бізнесеў.

У гэты час вывучаецца магчымасць змяшчэння ў іх пунктаў прыёму плацяжоў з выкарыстаннем Адзінай разліковай інфармацыйнай прасторы. Зацверджаны адпаведны план мера-прыемстваў, завяршэнне якіх плануецца ў 2013 годзе.

Таксама прааналізавана мэтазгоднасць прысутнасці прадстаўнікоў страхавых кампаній у тэрытарыяльных падраздзяленнях па грамадзянству і міграцыі. Паколькі іншаземец абавязаны мець страхавы поліс на момант уезду ў рэспубліку, а кошт страхавога полісу пры непрацяглым знаходжанні вельмі малы, вызначаная прысутнасць немэтазгодна.

Акрамя таго, органамі ўнутраных спраў увесе час прымаюцца меры, накіраваныя на спрашчэнне ажыццяўлення адміністрацыйных працэдур, а таксама заключэнне міжнародных пагадненняў, якія вызываюцца грамадзянамі ад рэгістрацыі на пэўны час.

У свою чаргу, жадалі бы выказаць Вам падзяку за канструктывныя прапановы, якія, па магчымасці, будуть улічаны пры перапрацоўцы заканадаўства.


Намеснік Міністра

М.А. Мельчанка.

Канверт да
100-годдзя
"Паўлінкі"

Канверт да
100-годдзя першай
пастаноўкі славутай
купалаўскай "Паўлінкі"
выпусціла
"Белпошта".

Мастак М.
Рыжы.





(Працяг. Пачатак у папяр
нумарах.)

19 лютага 1861 г., быў апублікаваны маніфест цара пра адмену прыгону і палажэнне, якое апісвала, якім чынам зямля будзе перадавацца ў карыстаннне сялянам. Механізм перадачы зямлі праз выкуп выклікаў незадавальненне сялян, што прывяло да выбуху сялянскага пратэсту ўвесну - улетку 1861 г. Вось менавіта з мэтай задушэння сялянскіх хавяльванняў у нашым павеце і быў перакінуты Нараўскі пяхотны полк дзе служыў Мяжэцкі, ён пісаў: "Прайшло толькі некалькі месяцаў з дня маніфеста пра вызваленне сялян, і ў абшарнікаў пачаліся з імі непаразуменні, якія ўвесе час патрабавалі ўмяшання вайсковай сілы, ... гэта і было прычынай паспеснага выкліку нашага палка з Курляндыі ў Літву. Падчас знаходжання ў Лідскім павеце полк, як кажуць, быў у разгоне: роты, па адной ці па дзве, знаходзіліся амаль у бесперапынным перасоўванні, робячы пераходы з аднаго паселішча ў другое для ўціхамірвання ... сялянскіх бунтаў, уціхамірванні гэтых суправаджваліся, як звычайна, розгамі". Да восені 1861 г. вайсковыя падраздзяленні, ужываючы масавыя пакаранні розгамі задушылі выбух сялянскага пратэсту, "гадавое знаходжанне палка ў Лідзе і павеце

нічим асаблівим не адзначалася, і увесну 1862 г. ми з задавальненiem расталіся з гэтай глухменню, асабліва таму, што змянялі яе на Вільню, куды полк атрымаў прызначэнне". Карнікі былі патрэбны ў Вільні, тут становілася ўсё "гарачэй".

Цяжка было расейска-
му патрыёту у той час у нашых
краях: "Рускія людзі ў цыві-
льнай адміністрацыі краю
сустракаліся вельмі рэдка,
большай часткай толькі ў гу-
бернскіх гарадах, у павятовых
рускі чалавек уяўляў сабой вы-
ключную з'яву. Прытым ту-
тэйши рускі службовы люд
быў зусім адмысловага гатун-
ку. Карэнных выхадцаў з Расіі
заносіла сюды якая-небудзь
выпадковасць, у балышыні ж
рускія службуюцы былі рускімі
толькі па сваёй афіцыйнай
прыналежнасці да праваслаў-
най рэлігіі, але нарадзіліся ў
краі ад змешаных шлюбаў і
першыя ўражсанні дзяцінства
ўспрынялі ад маці Такія
назіранні я вынес з вельмі мно-
гіх гарадоў Паўночна-Заход-
няга Краю, куды мяне кідаў лёс.
Усяго даўжэй мне прыйшлося
пражыць з батальёнам нашага
палка ў горадзе Лідзе, Ві-
ленскай губерні. Тут у цыві-
льнай адміністрацыі, пачына-
ючы з гараднічага, усе былі
тутэйшия. Праўда, знайшоў-
ся адзіны рускі, наглядчык пав-
ятовой вучэльні, званы па
польскай тэрміналогіі "панам
прэфектам", ды і той быў
горкі п'яніца. Гэта быў ка-
рэнны русак, але ў маральных
адносінах зусім безасабовы.
Відаць, яго схавалі ў гэтую
глухмень за п'янства. Да сваей

Паўстанне 1863 г. на Лідчыне

*Перад паўстаннем**

вучельні ён амаль не меў дачынення, і ... настаунікі выкладалі так, як хацелі, без усякага кантролю; балазе ў той час яшчэ не была ўсталявана, як зараз, сістэматычная рэзвізія выкладання з боку акруговых начальнікаў. У "присутственных" месцах паперы пісаліся па-руску з перакручанай граматыкай, але ў паветры канцылярый не наслілася ніводнага рускага слова. У нашым палку з 60 афіцэрэй роўна палову складалі палякі, другая палова была рускімі, літоўскімі татарамі і немца́мі. Польская гаворка да такой ступені ўкаранілася ў афіцэрскім ужытку, што нахват калі выпадкова сыходзіліся два-тры рускія афіцэры, то па засвоенай звычыцы гаварылі паміж сабой па-польску. Афіцэры-палякі, ... з юнкераў, да таго дрэнна валодалі рускай гаворкай, што ў зваротах сваіх да ніжніх чыноў неміла-сэрна ламалі мову. Памятаю, як адзін субалтэрн, выходзячы са звязам на палкавое вучэнне, сустрэўся са знаёмым і, спыніўшыся, загаварыў з ім, а салдатам загадаў: "Ідзі, ідзі, другі ўзвод, я це даганю", - выйшаля ні па-руску, ні па-польску".

Як ужо згадвалася ви-
шай, у той жа час, мясцовая
інтэлігэнцыя шукала паразу-
мення з расейскімі афіцэрамі:
"У той час польскія абшарнікі
і службоўцы не толькі не чу-
жыліся рускіх людзей, але ім-
нуліся зблізіцца з імі і ўста-
ляваць добрыя адносіны; таму
запрашалі рускіх у свае сямей-
сты і аказвалі ім самую вялі-
кую ўвагу. Я, напрыклад, зусім
яшчэ юны і халасты чалавек,
быў проста збянятэжсаны
тым, што да мяне першым
прыехаў з візітам прадва-
дзіцель дваранства (марша-
лак) - асоба, якая карысталася
вялікай вагой у мясцовым гра-
мадстве. Сталася так, што
для збліжэння з афіцэрамі по-
льскае дваранства падрыхтоў-
вала раскошны баль, і з гэтай
мэтай заводзіліся знаёмствы
нават з тымі з вайскоўцаў,

хто на нефахопе сродкаў тримаўся ўбаку ад павятовага грамадства". На дваранскі баль былі запрошаны ўсе афіцэры, нават так званыя "бурбоны" (з ніжніх чыноў мужыцкага звания), якіх тады яшчэ было не мала ў палках, хоць гэтая кавалеры зусім не вызначаліся ведамі свецкіх дали-катнасцяў". Любарскі не быў на лідскім баляванні, але з захапленнем яго апісвае: "Баль выйшаў на славу, грацыёзныя шляхцянкі ўвесі час выбіралі для мазуркі вайскоўцаў, аддаючы ім відавочную перавагу перад цывільнымі кавалерамі, а за агульной вячэрай з морам шампанскага, ласкавыя гаспадары раз-пораз выгуквалі тэндэнцыйныя тосты "за братэрство, едносць, вспольную працу, на ніве славянска-га прагрэсу, за шляхетных рус-

виртання з Сібірі ссыльних пам'яті і паканченні 25-гадових тэрмінаў висылкі пасля паўстання 1830-31 гг. У ма-рах пра волю, мясцовыя інтэлі-генцыя спадзявалася абапер-ціся на новага французскага імператара Напалеона III, які абвясціў прынцып аб'яднання народнасці і напружана са-чыла за кожным крокам Гары-балдзі, які ў той час аб'ядноў-ваў Італію, вызываючы яе ад улады дробных валадароў.

нуты у тоустае цемна-шэрэе
сукно і падперазаны вяроўкай; на левым запяці - буйныя пачеркі, у выглядзе ланцуза, з вялікім крыжкам. Даўгаваты твар, рэзкая зморшчына паміж бровамі, нос гарбінкай, тонкія стулёныя вусны і глыбокія, іскрыстыя вочы, абвезденыя сіняватымі кругамі, - усе гэтых рысы выяўлялі ў капуцыне разум, энергію, ращучасць. Ён схіліўся над кафедрай як бы ў нямой малітве, потым выпрастаўся на ўесь рост, абвёў фасфарычным поглядам прысунтых, падняў уверх правую руку і загаварыў. Гаворка яго, спачатку ціхая і спакойная, наступовае прымала гарачае адценне, часам прыпадабнялася бурнай хвалі і кідала на слухачоў грамы, за-
попел усю іх маёмасць, а на тым свеце чакае здраднікаў вечная пякельная пакута. Маліцеся, ды хай Ісус Хрыстос і Маці Божая асвятляюць сэрцы вашыя і накіроўваюць вас на богадагодныя вычыны... На калені!". Афішэр піша, што увесь касцёл, уключна з гараднічым і ўсімі павятовымі ўладамі ўклентчыў, не сталі на калені "толькі я і адзін з паліцыйскіх, які стаяў наперадзе мяне. Капуцын бліснуш вачамі і ўладна прагаварыў: "Я бачу, што тут, у гэтым святым храме, прысунтычаюць іншаверцы; але ўсё роўна замаўляю іх злучыцца ў агульнай малітве, інаки яны адразу панясуць кару Божую". Становішча выйшла крытычнае.... паліцыйянт начаў уладкоўвания на

(Працяг у наст. нум.)



ПРА "РУСІНСКАЕ ПРОЗВІШЧА" І ГІНШАЕ

Адноса таго, як і калі з'явіліся, утварыліся прозвішчы беларусаў, распавяддаеща ў многіх навуковых ці навукова-папулярных артыкулах (напрыклад, П. Сцяцко, В. Дзержынскага, В. Урублеўскага і інш.). Грунтоўна пра гэта гаворыцца і ў манаграфіі буйнейшага вучонага, заснавальніка беларускай анатастыкі М.В. Бірлы "Беларуская антрапалогія: уласныя імёны, імёны па бацьку, прозвішчы" (Мінск, 1966).

Ён вывучыў усе гісторычна-юрыдычныя дакументы XV-XVIII стст., якія адносяцца да тэрыторыі, што цяпер уваходзіць у склад Беларусі. Паколькі названая книга, як і дзе другія манаграфіі на ту ж тэму, апублікованы ў 1969 і 1982 гг., выдаваліся ў савецкі перыяд, аўтар нідзе нават не ўпамінае аб русіфікацыі, якая началася пасля 1772 года (першага падзелу Рэчы Паспалітай). Многія ж зробленыя ў манаграфіі высыновы аб'ектыўныя і заслугоўваюць увагі. Паказана, напрыклад, што беларускія прозвішчы ў XVII ст. толькі началі складвацца, працэс іх фармавання працягваўся ў XVIII і нават у XIX стагоддзях. Гэта датычыць асноўнай масы насельніцтва - сялянства, прадстаўнікі ж больш высокіх колаў грамадства абзвязваліся прозвішчамі раней - у канцы XVI ст.

Шмат якія прыведзены ў кнізе факты гавораць самі за сябе. Так, с зводнай табліцы (с. 289) відаць, што ў XVI ст. прозвішчы на -овіч (-евіч), утвораных ад імёнаў па бацьку, было 83%, а на -ов (-ев) - 1,75%, на -ін - 1,63%.

Выклікаюць цікавасць супастаўленні, зробленыя М.В. Бірлым: у Московіі ў XV-XVI стст. імёны па бацьку на -овіч (-евіч) маглі насыць толькі прадстаўнікі самых высокіх слоў пануючага класа, а ўсе іншыя асобы мелі імёны па бацьку на -ов, -ин. У Вялікім жа Княстве Літоўскім - зусім іншая карціна: на 1500 выпадкаў імёны па бацьку на -овіч (-евіч) мелі больш як 1200 асоб і толькі каля 50 асоб - на -ов (-ев), -ин. Паступова ўжыванне імёнаў па бацьку становіцца "устойлівай кніжнай традыцыяй, якая, несумненна, адиграла немалаважную ролю ў фармаванні адпаведных прозвішч на -овіч (-евіч) і -ов (-ев)".

Помніца: калі я, тагачасны настаўнік сярэдняй школы на Гродзеншчыне, прачытаўшы манаграфію М.В. Бірлы, у адпачынкавы час 1966 ці то 1967 года прыехаў у родную вёску Іскозы Дубровенскага раёна Віцебскай вобласці, то спрабаваў дазнацца ў старых аб вытоках іх прозвішчаў. Толкам ніхто нічога не ведаў. І толькі адзін дзед (па прозвішчы - Зайцаў) сказаў прыкладна так: захавалася легенда-паданне, што прозвішча гэтае нашым далёкім продкам далі пры царыцы Кацярыне, калі гэтыя землі захапілі расійцы (маскалі); наш продак быў паляўнічым у пана і чамусьці меў мянушку "Заяц".

З гэтым паданнем, на-

пўнна, варта згадзіцца, як і з такім радкам аднаго з артыкулаў Вадзіма Дзержынскага: "Пры першым падзеле Рэчы Паспалітай былі раздадзены новыя прозвішчы ліцвінам-беларусам, жыхарам цяперашніх Віцебскай, Магілёўскай, Гомельскай абласцей. Гэтыя прозвішчы былі на расійскім, а сама прадперауда раздачы прозвішчай мела харктар этнічнага генацыду".

У якасці прыкладаў з прозвішчамі на -оў (-аў), не тыповым для жыхароў нашай краіны, можна называць такіх вядомых беларускіх пісьменнікаў, як Васіль Быкаў, Міхась Лынкоў, Аркадзь Куляшоў. Або з прозвішчамі на -ін: Іван Шамякін, Рыгор Барадулін, Генадзь Бураўкін. Ці прыгадаем прозвішчы былых партыйных кіраўнікоў рэспублікі: К.Т. Мазураў (родам з Гомельскага павета), П.М. Машэрэў (з Сенінскага павета), Я.Я. Сакалоў (з Горацкага павета), М.М. Слюнкоў (з Рагачоўскага раёна). І называныя вышэй пісьменнікі таксама родам з усходніх ці паўночна-ўсходніх раёнаў Беларусі.

Аналагічныя прозвішчы і на маёй малой радзіме. Два прозвішчы ўтвораны, відаць, ад мянушак: Котаў, Галубцоў. (Такія прозвішчы-мянушки - Кот, Голуб, Галубец - неаднаразова сустракаюцца ў манаграфіях М.В. Бірлы.)

Некалькі прозвішчай створана па імёне бацькі: Навумай (ад "Навум"), Глебаў (ад "Глеб"), Андросаў (ад "Андрос"), Дзямідаў (ад "Дзямід").

Ледзь не палова жыхароў вёскі мела прозвішча Лепяшоў (з націкам на апошнім складзе). Цяжка сказаць, якім чынам яно ўзнікла. Магчыма, ад мянушкі: помніца з маленства, як мая бабуля (па лініі маці) часам з насыешкай ці абуруннем казала пра якога-небудзь Лепяшова: "Ну ў Лепяшы ётыя!.." Дарэчы, пры савецкай уладзе прозвішча падпала пад праўку: усе Лепяшовы сталі Лепешавымі (з націкам на першым складзе). Між іншым, у майм дыпломе аб заканчэнні Аршанскага настаўніцкага інстытута на левым баку напісаны па-беларуску: *Лепяшоў*, а на правым - (на рускую): *Лепешев*.

Быў ўсёцэны тро прозвішчы на -ін. Яны таксама з'явіліся, хутчэй за ўсё, па імёне бацькі: *Мінін* (ад "Міна"), *Арцёмін* (ад "Арцём"), *Калінік* (ад "Калінік, Каліна").

У вёсцы былі досьць распавясціджаны ў гутарковым маўленні імёны па бацьку на -онак (-ёнак); да прыкладу: Васіль Данілёнак (што значыць "Васіль, сын Данілы"), *Мелянёнак* (ад "Мялян", Емяльян") і г.д. Маскоўскім пісарамі такія імёны былі заменены на -енка: *Анішчанак* (ад "Анішчонак"), *Сідарэнка*, *Змітрачэнка*.

Абрусенне прозвішчай адбылося не толькі ва ўсходніх і паўночна-ўсходніх землях Віцебшчыны або ва ўсходніх раёнах Магілёўскай і Гомельскай абласцей. Прыпомніхось бы некалькі прозвішчай за межамі Беларусі: *Расул Гамзатаў*,

Чынгіз Айтматаў. Або: *Назарбаев*. Бакіеў... Міжвольна напрошаеща здагадка: калі б, не давядзі божа, і Амерыка аказалася ў лапах расійскай ці савецкай імперыі, то сёння Барак Абама, мусіць, быў бы ўжо Барак Абамаў або Барак Абамін.

І ў літаратуры гэты працэс знайшоў адлюстраванне. Адзін з герояў апавесці В. Быкава "Трэцяя ракета" - які Папоў, у трагікамедыі Я. Купалы "Тутэйшыя" Мікіта Зносілава ператвараецца ў Нікіция Зносілава, у апавяданні К. Крапівы "Мой сусед" Цыбулевіч стаў Лукавіціным...

Усё гэта - рэшткавия, непазбыўнія сляды русіфікацыі.

Пішу пра гэта, каб выказаць свой (лічу, небеспадастаўні) погляд пра ўтварэнне прозвішчай на -оў (-аў), -ін у Беларусі. Яны, у тым ліку і маё прозвішча, тыповыя не для Беларусі, а для Расіі. А вось Э. Ялугін у "Нашым слове" (2012, № 49) піша пра мяне:

"Ну хочачаца спадару паходзіць ад ліцвінаў - і няхай. Хочь прозвішча мае, мяркую, русінскае".

Не, не русінскае, а расійскае! Як, дарэчы, і прозвішча Ялугін, носьбіт якога родам са станцыі Асінаўка, што за 12 км ад маёй Дуброўны (супаставім, скажам, такія бясспречныя рускія прозвішчы: Пушкін, Ельцын, Пушын). Э. Ялугін настойліва паўтарае, што "Полацкая зямля ніколі Літвою не называлася" і "людзі самі сябе называлі там русінамі, а пазней беларусінамі". Але такія сцвярдженія рэзка разыходзяцца з тым, што засведчана ва ўсіх беларускіх энцыклапедіях і акадэмічных лінгвістычных даследаваннях.

Так, у "Беларускай Савецкай Энцыклапедыі" (т. 8, с. 486 - 487) сказана, што "Полацкае княства з 1307 г. - у складзе Вялікага Княства Літоўскага", што ў 1504 г. на тэрыторыі Полацкага княства "створана Полацкае ваяводства" як адміністрацыйна-тэрытарыяльная адзінка ВКЛ і што толькі "паводле 1-га падзелу Рэчы Паспалітай (1772) правабярэжная частка Полацкага ваяводства" далучана да Расійскай імперыі. Пра Оршу ў энцыклапедіі гаворыцца, што яна "з 20-х гадоў XIV ст. да 1772 г. - у складзе ВКЛ".

Захаваліся і пісомы афіцыйныя сведчанні; напрыклад, "Лісты" (1573-1574) дзяржаўнага і ваеннага дзеяча ВКЛ аршанскага старосты Філона С. Кіміты-Чарнабыльскага - яго службовая перапіска з членамі каралеўскай рады ВКЛ.

Складальнікі такіх аўтарытэтных акадэмічных даследаваній, як "Слоўнік мовы Скарыны", "Этымалагічны слоўнік беларускай мовы", "Гістарычны слоўнік беларускай мовы", ні ў адным з пісомовых помнікаў не выявілі слова "беларусін". Гэта - не беларускія слова, а польскія. Яно даецца ва ўсіх польскіх даследаваніях.

адпаведнік беларус.

Ужо даводзілася пісаць, што слова "русины" фіксуецца толькі ў адным з названных акадэмічных даследаваній і тлумачыцца як "назва ўкраінцаў заходніх земель". У сучаснай жа ўкраінскай літаратуры (гістарычнай і мастацкай на гістарычную тэму) слова "русины" актыўна ўжываецца як назва ўсіх украінцаў ранейшых эпох (прычым не толькі па праваслаўным веравызнанні, а і па прыналежнасці да пэўнай народнасці). Так, вядомы ўкраінскі прафесар-філолаг Г.П. Піўтарак у сваёй манаграфіі пра падзеі ХІІІ ст. піша: "паўднёвія русіны (то-бок украінцы)".

Украінскія вучоныя-гісторыкі аргументавана даказваюць, што толькі ўкраінцы маюць права сваю дзяржаву мінулых эпох называць Руссю, а сябе - русінамі.

Што да слоў "литвин" ("жыхар Вялікага Княства Літоўскага"), "литва" ("населеніцтва ВКЛ"), "лицякі", то яны на законнай падставе апісваюцца ў беларускіх слоўніках - гістарычным і этымалагічным.

Э. Ялугін адзначае, што хутка завершыць раман "Перад патопам", дзе будзе размова і пра падзеі часоў Люблінскай уніі 1569 года. Там ужо чытач напеўна ж сустрэнецца з прывычнымі для аўтара тэрмінамі "русиін", "беларусін".

І яшчэ адна заўвага. У "Нашым слове" (2012, № 32) Э. Ялугін піша, што ніхто з беларускіх пісьменнікаў, пачынаючы з Багушэвіча, не называўся ліцвінам. Сярод прыведзеных шасці прозвішчай ёсць і У. Някляеў. І ён, самаабой зразумела, не лічыць сябе ліцвінам. А ў творы гістарычнага плана называюць сябе ліцвінамі. У адным з эпізодаў ягонай нядыўна апублікаванай паэмы "Паланэз" Вялікі князь ВКЛ Ягайла (1377-1392), звяртаючыся да нас, цяперашніх, "з глыбіні вякоў" кажа са здзіўленнем, недаўненнем і незадавальненнем:

*"Вы разлучылі дух з крывёю
І, абрусіўши пад Москвою,
Пад назвай,
дадзенай Москвой,
Не сталі нават маскалямі,
А толькі назваю адной -
І тая назва стала вамі.
Вы - беларусы? Хто такія?
Есць Польша, Жмудзь,
Літва, Расія -
Як вы ўшчамліся сярод?
Адкуль з'явіліся? З балот?
З чаго зляпіліся? З туманаў?..
Такіх падмен, таіх падманаў
Не ведаў ні адзін народ...
...Няма нікай Белай Русі,
А ёсць Вялікая Літва!
І хітрай Літва малая,
Былая Жмудзь, пра тое знае,
Вялікая - не хоча знаць..."*

(Так і хочацца дапоўніць радкі У. Някляева наступнымі словамі, уклаўшы іх у вусны Ягайлы:
- Ax, растакую ж вашу маць,
Як любяць маскалі казаць,
Пайду паклічу свою раць,
Каб вас ураз утамаваць!)

Іван Лепешав

Новы зборнік Івана Лепешава

"Перад змяр-

канием" - так называецца зборнік Івана Лепешава, прафесара Гарадзенскага купалаўскага ўніверсітэта. Гэта плод працы навукову ў мінулы год. Вядомы збіральнік беларускіх фразеалагізмаў, прыказак значае месца ў сваёй працы прысвячае аналізу гісторыі нашага краю.

У зборніку чытачы знойдзіць артыкулы пра ліцвінства, мову, спрадвечныя беларускія сімвалы. Значная колькасць артыкулаў, змешчаных у кнізе, летась была надрукаваная менавіта ў газете "Наша слова". Артыкулы ж, змешчаныя ў рускамоўных выданнях, падаюцца па-руски.

Гэта ўжо сорак пятая кніга прафесара. Яна выйшла малым накладам ад выдавецтва "Юрсапрінт". У выдавецтве і можна набыць гэты зборнік.

Пачынаецца кніга з артыкула, змешчанага летась у "Народнай волі":

НЯЖКО І ПРАЎДА, ШТО "ЗАНЯЛА БЕЛАРУСЬ СВОЙ ПАЧЭСНЫ ПАСАД МІЖ НАРОДАМИ"?

Сто гадоў таму Янка Купала, вистун і прарок, якому ўсё сніліся сны аб Беларусі", напісаў вялікі верш "Маладая Беларусь". Ужо



Прыроды ў арнаменце

Спакон веку ў арнаменце ў натуральным ці стылізованым выглядзе перадаваліся матывы рчаіснасці. Часта аб'ектам рэчаіснасці з'яўляецца Сонца ў выглядзе тых ці іншых салярных знакаў. Роля Сонца прашчуром была асэнсавана яшчэ, ў старажытныя часы. Адсюль яго абагатварэнне рознымі народамі, узікненне святай, што прысвечны шанаванню Сонца, як, напрыклад, насы Каляды ці Купалле. Цікава прасачыць, як людзі маглі абазначыць у побыце гэтую жыватворную крыніцу.

На розных побытавых і рытуальных рэчах Сонца абазначаеца рознымі сімваламі. найболыш устойлівия з іх - гэта круг, круг з кропкай у сярэдзіне, чатырохканцовы крыж, крыж у круге, шасціканцовы крыж у круге і некаторыя іншыя. Гэтыя сімвалы сустракаюцца на старажытным гліняным посудзе, на драўляных, тканых і вышыянных вырабах. Напрошваеца пытанне: чаму гэтыя, а не іншыя сімвалы зацвердзіліся ў народным уяўленні, як найболыш здатныя для выявы галоўной крыніцы ўсяго жывога на Зямлі?

Існуе распаўсюджанне тлумачэнне аб узікненні некаторых салярных сімвалаў. Абазначэнне Сонца кругам тлумачыцца яго падабенствам да круга, а абазначэнне чатырохканцовым крыжам грунтуюцца на падабенстве да крижа прылады, з дапамогай якой у старажытнасці здабывалі агонь трэнем. Даёўка прыдкі зямны агонь атаясамлівалі з нябесным.

Але прырода ўзікненна сімвалай Сонца, якія пазней перайшлі ў арнамент, маглі быць і іншай. Гэтыя сімвалы маглі ўзікнучы пры назіранні прыродных з'яў, што існавалі заўсёды, і людзі іх назіралі з часоў палеаліту. Патлумачым згэта на прыкладах.

Перш-наперш прыгадаем, што так званыя пёрыстыя аблокі на вялікай вышыні над Зямллёй утвораюцца ледзянымі кришталікамі рознай формы ў залежнасці ад тэмпературы і вільготнасці атмасфery. Але толькі некаторыя тыпы кришталікаў здольныя выклікаць тыя атмасферныя з'явы, пра якія пойдзе гаворка.

Сонца - круг з кропкай у сярэдзіне

Часцей за ўсё вясной і летам пёрыста-слаістыя аблокі, што ўтвораны ледзянымі кришталікамі ў выглядзе шасцігранных прызмачак, маюць частку кришталікаў, якія так арыентуюцца адносна назі-

ральніка на Зямлі, што сонечная прамені, якія праходзяць праз гэтыя кришталікі, ўтвараюць светавое кольца вакол Сонца. Такая атмасферная з'ява завешца *гало*. Яно можа назірацца і вакол Месяца. Гэта і магло быць прычынай абазначэння Сонца ў выглядзе круга з кропкай у сярэдзіне.

Сонца - чатырохканцовы крыж

Пры пэўных, даволі рэдкіх умовах, калі аблокі складаюцца з шасцівугольных ледзяных пласцінак і шасцігранных прызмачак, якія інакш арыентаваны адносна назіральніка, чым у папярэднім выпадку у атмасферы назіраеца крыж з Сонцам у сярэдзіне.

Сонца - чатырохканцовы крыж у круге

Калі воблака складаецца з кришталікаў у выглядзе шасцівугольных пласцінак і шасцігранных прызмачак, якія павольна апушкаюцца на Зямлю адны ў гарызантальным становішчы, а другія ў вертыкальным і выконваюць некаторыя іншыя рухі, дык можна назіраеца крыж з Сонцам у сярэдзіне і колца вакол Сонца.

Сонца - шасціпрамянёвы крыж у круге

Калі плядзець на Сонца скрэзь імгулу, дык можна заўважыць, што ад Сонца распаўсюджваеца шэсць промяняў. Тое самае мы бачым, калі глядзім на наўкую светавую крыніцу ў цемры (яркая зорка, далёкае вогнішча на ўзвышшы, ліхтар на спуске). Гэта тлумачыцца існаваннем шасці жгутаў у хрусталіку вока, якія і ствараюць падобны ёфект.

Бывае дванаццаціпляўсткавае салярнае абазначэнне. Яно з'яўлялася пазней, як выява руху Сонца на працягу дванаццаці месяцаў.

Сонца абазначаеца і восьміпляўсткавай разеткай. Такі сімвал мог узікнучь з чатырохканцовага крижа, які ўтвораны з чатырох стылізаваных каласоў. Ен ужываеца ў славянскай, угра-финскай арнаментацыі і арнаментацыі іншых народаў. Калі кожную палавінку стылізаванага каласка ўяўвіць асобна, дык атрымаеца васьміканцовая зорка-разетка. Такім мог быць натуральны шлях узікнення салярных сімвалаў, які ўвайшлі ў нацыянальны беларускі арнамент.

**B. Арлоў,
г. Віцебск**

Польская музыка - са скарбонкі спрадвечнага

Вечар класічнай музыкі, прысвячаны 100-годдзю польскага кампазітара Вітольда Лютаслаўскага (1913-1997) адбыўся ў Дзяржаўнай філармоніі пры падтрымцы Інстытута Польскага ў Менску.

Дзяржаўны акадэмічны сімфанічны аркестр Беларусі выканаў канцэрт для фартэпіяна ў 4-х частках і маленкуюю сюіту. Кіраваў аркестрам выдатны майстрап Павел Котла з Варшавы, які сёння з'яўляецца дырыжорам Лонданскага сімфанічнага аркестра. На імпрэзе прысутнічаў амбасадар Польшчы Лешак Шарэнка і іншыя гості.

Вітольд Лютаслаўскі, кампазітар, піяніст і дырыжор займае пачэснае месца ў гісторыі польскай музыкі пасля Ф. Шапэна. Гэты год у Польшчы абвешчаны ў гонар яго. Яго творы гучаць у канцэртных залах больш за 60 гадоў.

Кампазітар Вітольд Лютаслаўскі нарадзіўся ў сям'і абшарнікаў, ён - сын палітычнага дзеяча Юзафа Лютаслаўскага (1881-1918), арыстата і забітага бальшавікамі. Вітольд складаў музыку з дзеяцігдасага ўзросту (прэлюдія для фартэпіяна, 1921), вучыўся ігры на скрыпцы і фартэпіяне. Ен скончыў Варшаўскую кансерваторыю ў 1937 годзе, паралельна вывучаў матэматыку як студэнт Варшаўскага ўніверсітэта (1931-1933).

У Варшаўской кансерваторыі Лютаслаўскі навучаўся ў вядомага расійскага і польскага кампазітара, прафесара Вітольда Восілавіча Малішэўскага (1873-1939), вучня М. А. Рымскага-Корсакава і заснавальніка Адэскай кансерваторыі (1913). Менавіта таленавіты педагог Малішэўскі за-



клаў асновы кампазітарскага майстэрства Лютаслаўскага (іншым вядомым вучнем В. А. Малішэўскага быў Н. Н. Вілінскі). Лютаслаўскі высока цаніў музичныя творы другога выдатнага кампазітара ХХ стагоддзя - Ігара Стравінскага. Як кампазітар ён фармаваўся ў яшчэ пад уплывам Каралі Шыманоўскага, захапляўся мазавецкім фальклорам.

Падчас Другой сусветнай вайны ён быў мабілізаваны, выконваў аваўязкі радиётэlefаніста, трапіў у палон, але здолеў уцячы. Зарабляў у варшаўскіх кавярнях разам з Анджеем Пануфнікам, збраючы сродкі для артысту, якія хаваліся ад нацызму (у тым ліку, для Уладзіслава Шпільмана). Пасля 1948 году польскія сталіністы, якія ішлі Жданаўскім курсам, авбінавацілі Лютаслаўскага ў фармалізме.

Пасля прэміі ЮНЕСКА (1959) і выканання струннага квартэта ў Стакгольме (1965) да кампазітара прыйшло міжнароднае прызнанне.

Лютаслаўскому належыць 4 сімфоніі, канцэрт для аркестра, шраг камерных і вакальных твораў, у тым ліку - на слова А. Мішо, Р. Дэнсна,

Ю. Тувіма і іншых паэтаў. Ен - першы лаўрэат Прэміі Гравемайера (1985, за Трэцюю сімfonію), лаўрэат прэміі імя Сонінг і прэміі Гердэра (абодвэ - 1967), прэміі Эрнста Сіменса (1983), прэміі Кіёта (1993), узнагароджаны залатым медалём Каралеўскага філарманічнага таварыства Вялікабрытаніі (1987), кавалер французскага Ордэна мастацтва і літаратуры, польскага Ордэна Белага арла (1994), ганаровы доктар многіх універсітэтаў, у тым ліку Кембрыджскага.

Яго творы выконвалі лепшыя музыканты свету, сярод якіх: Місіслав Растроповіч, Хайнц Холігер, Дзітры Фішэр-Діскаў, Ганне-Сафі Муттар, Дон Апшоў, Георг Шолці, Эса-Пека Саланен, Антоні Віт і іншыя. В. Лютаслаўскі з'яўляўся ганаровым доктарам шэрагу прэстыжных універсітэтаў Польшчы, Еўропы і Амерыкі, у тым ліку - Карадэўскай Акадэміі музыкі ў Лондане, Акадэміі прыгожых мастацтваў у Парыжы, Акадэміі Св. Цэцыліі ў Рыме, Амерыканскай Акадэміі мастацтваў.

В. Лютаслаўскага запрашалі да ўздзелу ў прэсты-

жных фестывалях конкурсах кампазітараў, для чытання лекцый і правядзення майстар-класаў.

Сучасны дырыжор Павел Котла выдатна перадаў стылістычны асаблівасці музыкі В. Лютаслаўскага, тэмп, нацыянальныя характар і тэмперамент аўтара.

Павел Котла вучыўся ў музычным універсітэце Ф. Шапэна ў Варшаве, стажыраваўся на музычных курсах ў Вене, Сіене, Інсбрукі і Брыксене. Дырыжор супрацоўнічаў з большасцю польскіх філармоній, аркестрамі Акадэміі Бетховена, рабіў запісы з сімфанічным аркестрам польскага радиё, працаўваў з тэатрам опэры ў Шчэціні, выступаў ў Швеції, Чэхіі, Францыі, Германіі, Бельгіі, Расіі і іншых краінах.

Жыхары і гості Менска змаглі наталіць свае душы выдатнай музыкай, дзякуючы майстэрству дырыжора і артысту Дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра.

Партыю фартэпіяна выконваў саліст Габрыэліос Алекна.

**Э. Дзвінская,
фота аўтара.**

Сустрэча з Ірынай Жарнасек




30 студзеня 2013 года ў Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры адбылася творчая сустрэча з вядомай пісьменніцай Ірынай Францаўнай Жарнасек, якая зараз з'яўляецца галоўным рэдактарам дзіцячага часопіса. Яе раман "Будзь воля Твая", які быў выдадзены ў 2004 годзе распавядае чытачам XXI стагоддзя пра адну з трагічных старонак гісторыі нашай Бацькаўшчыны мінулага стагоддзя - російскую трагедыю... Героям твора з'яўляецца як гістарычныя асобы - блаславёныя айцы марыяне Антоні Ляшчэвіч і Юры Кашыра, так і тыя людзі, што жылі альбо маглі жыць побач з імі і сталі ўдзельнікамі гэтых жудасных і адначасова

такіх прыгожых у сваёй ахвярнай любові і высакароднасці падзеяй. Раман пабачыў свет у выдавецтве "Про Хрысто". Вечарынай кіравала адна з супрацоўніц гэтай установы вядомая літаратарка Хрысціна Лялько.

Вельмі хороша спявалі дзяўчынаты і хлопцы з квартэта камернага хору "Глэрыя". Было сказана многа цэплых слоў пра спадарыню Жарнасек.

Выступалі Франц Сіўко, Сяргей Панізьнік, Ірына Багдановіч, Міхась Скобла, Алеся Шатэрнік.

На мерапрыемстве прысутнічала творчая інтэлігэнцыя г. Менска, а таксама беларуская моладзь. Можна было набыць творы Ірыны Францаўны, якая былі выда-



дзены ў мінулыя гады рознымі выдавецтвамі. Панавала творчая атмасфера. Было вельмі цікава.

**Аляксей Шалахоўскі,
гісторык, журналіст.**

Рэдактар Станіслаў Вацлававіч Суднік

Рэдакцыйная калегія:

Алена Анісім, Юрась Бабіч, Марыя Баравік, Вінцук Вячорка, Юрась Каласоўскі, Юля Карчагіна, Леакадзія Мілаш, Максім Новік, Язэп Палубіцкі, Аляксей Пяткевіч, Уладзімір Содаль, Станіслаў Суднік, Павел Сцяцко, Алег Трусаў.

<http://nashaslova.mns.by> <http://pawet.net/>
<http://kamunikat.org/> <http://tbm-mova.by/>

Аўтары цалкам адказныя за падбор і дакладнасць прыведзенай інфармацыі

Газета надрукавана ў Лідскай друкарні.

231300, г. Ліда, вул. Ленінская, 23.

Газета падпісана да друку 11.02.